

Цеплыня і гасціннасць. Як у кнігах

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На сёлетнім, юбілейным кніжным свяце **міністр інфармацыі Аляксандр КАРЛЮКЕВІЧ** адзначыў:

— На выстаўцы сабра-ліся прадстаўнікі дзясяткаў краін, якія паказваюць свае кніжныя навінкі, расказва-юць пра плённае супрацоў-ніцтва з Беларуссю, дзе з пашанай ставяцца да дру-каванай кнігі. За мінулы год выдадзена каля 10 тысяч кніг — гэта сведчыць пра клопат і ўвагу кіраўніцтва краіны і грамадства. Такая колькасць выданняў была б немагчымая, каб не суполь-ныя намаганні дзяржавы і выдаўцоў рознай формы ўласнасці — як прыватнай, так і дзяржаўнай. Мне зда-ецца, што такое кніжнае свя-та дапаможа любому чытачу знайсці тое, што цікавіць ме-навіта яго.

Ганаровым госцем сёлет-няй кніжнай выстаўкі з'яўля-ецца Сербія. На іх стэндзе можна ўбачыць шмат ціка-вінак. Так, проста на вачах прысутных сербскі мастак Мілан Міласлаўлевіч з да-памогай аэразольных ба-лончыкаў цёмных колераў намалюваў вялізны партрэт Івы Андрыча — вядомага сербскага пісьменніка, уга-

наванага Нобелеўскай прэміяй па літаратуры. Да-рэчы, сёння а 13-й гадзіне можна будзе ўбачыць як Мі-лан стварае партрэт серб-скай паэткі Дэсанкі Максі-мавіч.

— Культура ў цэлым і кні-га ў прыватнасці з'яўляец-ца тым мостам, што яднае розныя народы, — адзначыў **дзяржаўны сакратар Мі-ністэрства культуры Рэс-публікі Сербія Аляксандр ГАЁВІЧ** падчас урачыстага адкрыцця свята. — Доказ та-му — Мінская міжнародная кніжная выстаўка — вельмі статуснае і прэстыжнае ме-рапрыемства. Ні для кога не сакрэт, што Беларусь і Сербію шмат што звязвае. Най-вышэйшая праява нашага ўзаемаразумення — гэта, натуральна ж, культура і яе вялікасць Кніга. Я ўпэўнены, што XXV Мінская міжнарод-ная выстаўка будзе садзей-нічаць далейшаму ўмаца-ванню сяброўскіх стасункаў паміж дзвюма сяброўскімі краінамі.

Сербію на свяце ў Мінску прадстаўляе яе Нацыяналь-ная бібліятэка — матэрыялы стэнда прывесчаны серб-скай літаратуры перыяду Першай сусветнай вайны. Дарэчы, 28 лютага Нацыя-нальная бібліятэка Сербіі



Фота Сяргея НіКАНОВІЧА.

акурат адзначала 168-ю га-давіну з дня свайго засна-вання.

На выстаўцы прадстаўле-ны і стэнды іншых краін — Расіі, Германіі, Вялікабры-таніі, ЗША, Кітая, Швецыі, Сірыі і іншых. Кожны — паказвае самыя цікавыя выданні кніжнай індустрыі сваёй краіны.

— Я ўпершыню на Мін-скай міжнароднай выстаў-цы — атрымліваю тут самыя станоўчыя ўражанні, гэта цудоўнае свята. Сустрэла шмат сяброў, партнёраў, — заўважыла **прадстаўніца Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоў-ніцтва краін — удзельніц СНД Тамара НАСЕНКА**. — Бачу прадстаўнікоў Сербіі,

Украіны, іншых краін — гэта сапраўды высокі міжнарод-ны ўзровень, акурат такі, які павінен быць на мера-прыемстве такога вялікага маштабу. Безумоўна, для Міждзяржаўнага фонду гу-манітарнага супрацоўніцтва краін — удзельніц СНД, са-праўды вялікі гонар быць тут і быць датычнымі раз-віцця літаратуры, кніжнай індустрыі і кнігадрукаван-ня... На мінскай выстаўцы мы адразу адчулі цеплыню і гасціннасць, убачылі га-тоўнасць дапамагчы і ра-зам рабіць праекты, радуе адкрытасць удзельнікаў вы-стаўцы да новых працэсаў і пачынанняў.

На галоўнай сцэне вы-ставачнага цэнтра быў

прэзентаваны праязны альманах «Terra poetica», куды ўвайшлі творы мала-дых аўтараў з трох краін — Расіі, Украіны і Беларусі. «Гэты альманах толькі па-чынае свой шлях па краі-нах-суседках, — заўважы-ла Тамара Насенка. — Тыя водгукі, якія мы ўжо паспе-лі пачуць, безумоўна, па-зітыўныя. Усе заўважаюць дзіўную рэч — маладосць сапраўды інтэрнацыяналь-ная. Маладыя пісьменнікі, што ўдзельнічалі ў альмана-ху, — людзі, якія толькі па-чынаюць свой творчы шлях. Пры ўсёй неадназначнасці палітычнай сітуацыі паміж нашымі краінамі, мы знай-шлі шмат агульных пераклі-чак у розных аўтараў. Усё адно яны пішуць пра тое, што надзвычай падобна паміж сабой».

У першы дзень выстаў-кі Нацыянальная бібліятэка Беларусі падводзіла вынікі года, які прайшоў пад зна-кам 500-годдзя беларуска-га кнігадрукавання. Вынікі значныя: праведзена між-народная канферэнцыя, удзельнікаў якой ледзь змяс-ціла вялікая зала бібліятэкі, паспяхова прайшла выста-ўка, дзе ўпершыню былі са-браныя больш за 60 асобні-каў арыгіналаў Скарынавых

кніг з розных краін. Але, ба-дай, галоўнае, — паспяхова завершаны праект «Кніжная спадчына Францыска Ска-рыны». Цяпер перавыданне ўсіх тамоў кніг нашага пер-шадрукара мае кожная ра-ённая бібліятэка, пагартаць іх можа кожны ахвотны. Гэта праца калектыву бібліятэкі была ўганаравана прэміяй «За духоўнае адраджэнне». Не абышлося без узнагарод і ўчора. Падзякі ад Нацыя-нальнай бібліятэкі атрымалі прадстаўнікі СМІ, якія ак-тыўна і крэатыўна асвятлялі знакавую дату. Віктарына «Звязды» «Мая Скарынія-на» таксама не засталася незаўважанай — падзяку атрымала яе вядучая Але-на Ляўковіч.

Кожны стэнд, прадстаў-лены на выставе, мае свае цікавінкі. І гэта не толькі добрыя кнігі (што, безумоў-на, найперш!), але і ціка-выя праграмы для гасцей. Як і любімыя кнігі ў кожна-га свае, так і ўражанні ад кніжнага кірмашу ў кожна-га мусяць быць уласнымі, асаблівымі. Варта зазірнуць у велізарны кніжны свет, які ў гэтыя дні разгарнуўся ў беларускай сталіцы, каб самому спасцігнуць яго та-ямніцы.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.



ПРАВИЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ РЭКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ

«ЗВЯЗДА» — РУПЛІВЫМ ГАСПАДАРАМ!»

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Рэкламная гульня пад назвай «Звязда» — руплівым гаспа-дарам!» (далей — Гульня) праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтымі Правіламі ў тэрмін з 2 сакавіка да 30 чэрвеня 2018 года ўключна з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на другі квартал ці першае паўгод-дзе 2018 года.

2. Арганізатар Гульні — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Вы-давецкі дом «Звязда» (далей — установа), месца знаходжання: вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013, г. Мінск, УНП 100155376.

II. ПРЫЗАВЫ ФОНД ГУЛЬНІ

3. Прызавы фонд рэкламнай гульні «Звязда» — руплівым гас-падарам!» сфарміраваны за кошт маёмасці арганізатара гульні — рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда» — і складаецца з наступных рэчаў:

№ п/п	Назва	Колькасць (шт.)	Цана за шт. з ПДВ, руб. кап.	Усяго з ПДВ, руб. кап.
1.	Мінікультыватар Daewoo Power DAT 1800E	1	361,70	361,70
2.	Набор садовага інструменту No Brand Торнадо	7	43,74	306,18

Усяго прызавы фонд рэкламнай гульні «Звязда» — руплівым гаспадарам!» складае: — 667,88 (шэсцьсот шэсцьдзесят сем) рублёў восемдзесят восем капеек.

III. УМОВЫ ЎДЗЕЛУ Ў ГУЛЬНІ

4. Рэкламная гульня «Звязда» — руплівым гаспадарам!» пра-водзіцца з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на другі квартал ці першае паўгоддзе 2018 года.

5. Удзельнікам Гульні можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які пастаянна пражывае на яе тэрыторыі і які аформіў і аплаціў падпіску на газету «Звязда» на другі квартал ці першае паўгоддзе 2018 года.

6. Падставай для ўдзелу ў Гульні з'яўляецца дасланая падпісчыкам на адрас установы ў перыяд з 2 сакавіка да 12 красавіка 2018 года выразаная з газеты або з укладыша ў газету запоўненая картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды», якая змяшчаецца ў газеце не менш чым раз на тыдзень у перыяд з 2 да 31 сакавіка 2018 года.

7. Адзін падпісчык можа даслаць толькі адну картку ўдзельніка. Падпісчык, які даслаў больш за адну картку ўдзельніка, выключ-чаецца з Гульні.

8. Карткі ўдзельніка, наклееныя на паперу ці плёнку, адксера-капіраваныя або тыя, якія паступілі ўстанове пасля 12 красавіка 2018 года па паштовым штэмпелі атрымання, да ўдзелу ў Гульні не прымаюцца.

IV. СКЛАД КАМІСІІ ПА ПРАВЯДЗЕННІ ГУЛЬНІ

9. Для правядзення Гульні «Звязда» — руплівым гаспадарам!» установа стварае камісію па правядзенні рэкламнай гульні (да-лей — Камісія) у наступным складзе:

Крачава Наталля Ільінічна — намеснік дырэктара рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда» — старшыня Камісіі;

Члены Камісіі:

Чычко Аксана Мікалаеўна — начальнік упраўлення распаў-сюджвання друкаваных СМІ РУП «Белпошта»;

Міхайлічэнка Алена Віктараўна — загадчык аддзела падпіскі і маркетынгу рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда»;

Доўнар Валянціна Аркадзеўна — рэдактар аддзела рэдакцый газеты «Звязда» рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда»;

Сянько Аляксандр Анатолевіч — спецыяліст 1-й катэгорыі ад-міністрацыйна-гаспадарчага сектара рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда».

10. Асобы, якія ўваходзяць у склад Камісіі, не могуць быць удзельнікамі гэтай Гульні.

V. ПАРАДАК РОЗЫГРЫШУ ПРЫЗОЎ

11. Розыгрыш прызоў ажыццяўляецца на пасяджэнні Камісіі 18 красавіка 2018 года ў 12.00 у памяшканні ўстановы па адрасе: вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013, г. Мінск.

12. Перад пачаткам розыгрышу карткі ўдзельнікаў сартуюцца па абласцях і горадзе Мінску, змяшчаюцца ў асобныя прасторныя скрыні і старанна перамешваюцца.

13. Асобна для кожнай вобласці і для горада Мінска разыгры-ваюцца 7 набораў садовага інструменту No Brand Торнадо (па адным для кожнага рэгіёна).

Затым усе карткі змяшчаюцца ў адну скрыню, перамешваюцца, і сярод удзельнікаў разыгрываецца суперпрыз — мінікультыватар Daewoo Power.

14. Пераможцам Гульні, які выйграў прыз, лічыцца ўдзельнік, чыё прозвішча напісана на дасланай ім картцы ўдзельніка, якую пры розыгрышы кожнага асобнага прыза выцягне выпадковым чынам са скрыні хто-небудзь з запрошаных удзельнікаў Гульні, прадстаўнікоў незалежных арганізацый або члены Камісіі. На кожнай такой картцы ўдзельніка надпісваецца выйграны прыз і распісваюцца члены Камісіі.

15. Вынікі розыгрышу прызоў афармляюцца пратаколам і публікуюцца да 28 красавіка 2018 года ўключна ў газеце «Звя-да».

Установа ў тэрмін да 28 красавіка 2018 года дасылае пера-можцам паведамленне аб выйграным прызе заказным пісьмом з указаннем тэрміну яго атрымання.

VI. МЕСЦА, ПАРАДАК І ТЭРМІН ВЫДАЧЫ ПРЫЗОЎ

16. Умовай выдачы прызоў з'яўляецца прад'яўленне перамож-цам пашпарта або дакумента, які пацвярджае асобу, і арыгінала абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на другі квартал ці першае паўгоддзе 2018 года.

Пры звяртанні па атрыманне прыза прадстаўніка пераможцы ён павінен прад'явіць даверанасць на атрыманне прыза, пашпарт і арыгінал абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на другі квартал ці першае паўгоддзе 2018 года.

17. Адсутнасць у пераможцы, які выйграў прыз, абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на другі квартал ці першае паўгоддзе 2018 года з'яўляецца падставай для адмовы ў выдачы яму прыза ў сувязі з тым, што ён не адпавядае патраба-ванням, якія прад'яўляюцца да ўдзельніка Гульні пунктам 5 гэтых Правілаў.

18. Прызы выдаюцца пераможцам у тэрмін да 30 чэрвеня 2018 года ў памяшканні ўстановы па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяль-ніцкага, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, з панядзелка па суботу (выдачу ў суботу неабходна ўзгадніць з арганізатарам гульні па тэлефоне (017) 263 66 73, 287 17 40 для атрымання пра-пускных дакументаў). Расходы, звязаныя з прыездам пераможцаў па атрыманне прыза, установа не аплачвае.

19. Выплата грашовага эквіваленту кошту рэчавага прыза або замена яго на іншы прыз не дапускаецца.

20. Пасля 30 чэрвеня 2018 года выдача прызоў спыняецца і прэтэнзій ўдзельнікаў не прымаюцца.

VII. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

21. Пераможцы Гульні нясуць адказнасць за прадстаўленне падатковай справаздачнасці і за выплату ўсіх падаткаў, якія пра-дугледжаны дзейным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь у сувязі з атрыманнем прызоў.

22. Пераможцы Гульні і іх сваякі згаджаюцца з тым, што іх імёны, прозвішчы, імёны па бацьку, фатаграфіі, лісты і інтэрв'ю могуць быць выкарыстаны ўстановай у любых рэкламных і/або інфармацыйных матэрыялах, якія звязаны з Гульні. Яны так-сама згаджаюцца даваць інтэрв'ю і здымацца для рэкламных матэрыялаў у сувязі з Гульні без выплаты якога-небудзь дадат-ковага ўзнагароджання. Усе правы на такія публікацыі належаць установе.

23. Правілы правядзення рэкламнай гульні «Звязда» — руп-лівым гаспадарам!» да пачатку рэкламнай гульні будуць апублі-каваны сумесна з рэквізітамі іх дзяржаўнай рэгістрацыі ў газеце «Звязда».

24. Даведкі, якія датычацца гэтай Гульні, можна атрымаць па тэлефоне (017) 263 66 73, 287 17 40.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3211 ад 27.02.2018 года, выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.